



ЧАУНЫ А Д БУДУЛАЯ



У вёсцы Лісна, якая знаходзіцца на беразе аднайменнага возера, жыве майстар-лодачнік Валерый Яфрэмаў. Калі запытаеш у вяскоўца, дзе такі жыве, наўрад ці хто адразу адкажа. А калі вымавіш яго мясцовае прозвішча Будулай, тут жа накіруюць да падворка майстра. Каб марна не шукаць дарогу, сябры Валерыя заказалі і ўмацавалі дарожны імяны знак.

Дваццаць пяць гадоў таму былы жыхар сталіцы, выпускнік біяфака БДУ, Яфрэмаў канчаткова атабарыўся на самы паўночным возеры Беларусі. Местачкоўцы спачатку палічылі яго дзіваком, а за неардынарную знешнасць — густую бараду і кучаравыя смяляністыя валасы — празвалі Будулаем. З цягам часу адносіны памяня-

ліся, а мянушка засталася — цяпер ужо пажыццёва.

Будулай доўга працаваў прафесіянальным рыбаком на лясных азёрах, асвой маістэрства класці печы і грубкі, набыў вопыт цесляра і сталяра. Але лодачная справа, пра якую не адзін год марыў, пацягнула за сабою. У старым хляве, перабсталяваным пад майстэрню, Валерый збірае невялікія лодкі, якія рыбакі называюць «тузікамі». Удасканаліўшы класічную канструкцыю судна, з пачаткам новай навігацыі ліснянскі лодачнік плануе спушціць першую партыю сваіх «будулаек».

На гэтых фота самабытны, працавіты і надзіва пазітыўны жыхар Лісна.

Анатоль КЛЯШЧУК.

Верхнядзвінскі раён.

